

## Першыя спробы стварэння беларускага музея: Іван Луцкевіч і Львоў

З імем Івана Луцкевіча звязаны пачатак абсалютна новага этапу ў развіцці беларускай культуры, які цалкам правамерна называють перыядам нацыянальнага адраджэння. Іван Луцкевіч – гэта беларускі палітычны і грамадскі дзеяч, публіцист, археолаг, краязнавец, аўтар навукова-публіцыстычных прац па гісторыі, мастацтве, кніжнай культуры Беларусі, ініцыятар стварэння ў Вільні многіх беларускіх арганізацый і выданняў, у тым ліку газет «Наша доля» і «Наша ніва», выдавецтва «Наша хата», Беларускага выдавецкага таварыства, Беларускага народнага камітэта, першых беларускіх школ на Віленшчыне, Гродзеншчыне, Беласточчыне, настаўніцкіх курсаў, Віленскай беларускай гімназіі, Беларускага навуковага таварыства, ідэолаг дзяржаўнай незалежнасці Беларусі.

Апрача ўсяго іншага, Іван Луцкевіч – яшчэ і адзін з пачынальнікаў беларускай музейнай справы, а таксама вядомы збіральнік беларускіх старажытнасцей. З яго імем звязана стварэнне знакамітага Віленскага беларускага музея. Гэты музей пачаў сваю дзейнасць напоўніцу толькі ў 1921 г., ужо пасля таго, калі зямны шлях І. Луцкевіча скончыўся. Тым не менш, Віленскі беларускі музей быў названы яго імем не выпадкова, паколькі ён сапраўды зрабіў вельмі шмат і як збіральнік беларускіх каштоўнасцей, і як ідэолаг беларускай музейнай справы. Многія ведаюць пра тыя заходы па зборанню і сістэматызацыі беларускіх помнікаў, якія І. Луцкевіч рабіў у апошнія дзесяцігоддзе свайго жыцця, і асабліва тады, калі Віленшчына знаходзілася пад нямецкай акупацыяй.

У той жа час значна меньш вядома пра намаганні Івана Луцкевіча стварыць беларускі музей у самым пачатку XX ст., калі яшчэ толькі нараджаўся беларускі рух, калі пра Беларусь яшчэ й казаць не казалі, калі пытанні выклікала само існаванне беларускага народа, а не тое што наяўнасць у яго нейкай культурнай спадчыны.

Трымаючы ў руках пэўныя зборы культурных помнікаў і маючы намер іх павялічыць, Іван Луцкевіч, тым не менш, не меў магчымасцей для стварэння беларускага музея на ўласна беларускіх землях. Гэтыя землі, як вядома, з канца XVIII ст. уваходзілі ў склад Расійскай Імперыі. А імперыя – гэта імперыя. Імперскае стаўленне да «малых народаў» усім добра вядомае. Палітыка Расійскай імперыі была арыентавана на ліквідацыю культурных адметнасцей сваіх калоній і супрацьдзеянне росту палітычнай ідэнтычнасці падпарадкованых народаў.

У той жа час культурная спадчына Беларусі была здольная прадэманстрація адрознасць гэтага краю ад Расіі, адметнасць яго гістарычнага развіцця, а таму і магчымасць самастойнага, асобнага ад моцнага суседа развіцця. Пря стварэнне сапраўднага беларускага музея ў Расійскай імперыі не магло быць і гутаркі (не дзіва, што Віленскі беларускі музей быў створаны ўжо пасля знікнення гэтай дзяржавы).

І. Луцкевіч цудоўна разумеў, што паспрыяць беларусам у справе стварэння іх нацыянальнага музея могуць такія ж «малыя народы», якія трапілі ў падобныя ўмовы развіцця. Такія народы, якія ў культурным (ды і геаграфічным) плане былі б блізкія беларусам і маглі б іх падтрымаць, было толькі два – летувісы і украінцы. Аднак на летувісаў разлічваць не даводзілася. Па-першае, землі этнічных летувісаў у пачатку ХХ ст. таксама знаходзіліся ў складзе Расійскай Імперыі, таму і яны мелі падобныя проблемы з самастойнасцю ў реалізацыі ўласных культурных пачынанняў. Па-другое, летувісы мелі спецыфічнае стаўленне да культурнай спадчыны Вялікага Княства Літоўскага, лічылі яе сваёй уласнасцю, творамі толькі сваіх продкаў. Тому для летувісаў месца беларусаў у тварэнні культуры агульнага мінулага магло быць толькі другасным.

Агульную мову беларусам было б прасцей знайсці з украінцамі. Аднак і яны ў пераважнай большасці знаходзіліся пад моцным расійскім уплывам. Толькі невялікая частка этнічна украінскіх земель (Галічына) трапіла пад контроль іншай дзяржавы – Аўстра-Вугоршчыны. Дзяржава гэта таксама была імперыяй. Аднак на украінскіх землях у процівагу пашыранай тут пальшчызне венскі ўрад усяляк стымуляваў украінскі рух. Гэта стварыла спрыяльныя ўмовы для нацыянальнага развіцця ўкраінцаў Галічыны.

У сувязі з гэтым, менавіта на Галічыну былі скіраваны погляды многіх дзеячаў беларускага руху ў канцы XIX – пачатку ХХ ст. Згадайма, што прыблізна ў той самы час у Кракаве (століца Заходній Галіцыі) былі надрукаваны дзве з трох прыжыщёвых кніг Ф. Багушэвіча (што было немагчыма зрабіць у Расійскай імперыі); у Львоў (століца Усходній Галічыны), а пасля ў Кракаў, хаваючыся ад расійскага пераследу, пераехала на навучанне і працу Алаіза Пашкевіч, вядомая пад літаратурным псеўданімам Цётка.

У Вене, століцы Аўстра-Вугоршчыны, у 1904–1905 гг. як студэнт мясцовага ўніверсітэта працягваў сваё навучанне і І. Луцкевіч, дзе ён бліжэй пазнаёміўся з дзеячамі ўкраінскага руху [1]. Ён здолеў на ўласныя вочы пазнаёміцца з магчымасцямі выкарыстання патэнцыялу гэтай

дзяржавы для развіцця беларускай справы. Безумоўна, свае погляды І. Луцкевіч звярнуў найперш на Усходнюю Галічыну, дзе з кожным годам мацнеў украінкі рух. Вяртаючыся з Вены (па іншых звестках – едуны туды) І. Луцкевіч для лепшага знаёмства з украінскімі грамадскімі дзеячамі наведаў Львоў. Тут ён знаёміца «з адным з сапраўдных стаўпоў украінскага адраджэння – уніяцкім мітрапалітам Шаптыцкім, з каторым зыходзіцца бліжэй пачаткова на грунце так любай абодвум археалогіі, а пасля – на грунце пытання аб Уніі» [2]. Як раз у той самы час у Львове ішло стварэнне Украінскага Царкоўнага музея, які ўрэшце паўстаў у 1905 г. [3]. З 1908 г. ён называўся Нацыянальны музей у Львове, за саветамі – Музей украінскага мастацтва, а сёння гэта Нацыянальны музей у Львове імя Андрэя Шаптыцкага).

У выніку перагавораў І. Луцкевіча са стваральнікам музея мітрапалітам Андрэем Шаптыцкім і першым кіраўніком музея і яго галоўным захавальнікам Іларыёнам Свянціцкім узнікла ідэя стварэння ў музеі беларускага аддзела [4]. Культурная спадчына Беларусі выклікала вялікую цікавасць з боку украінскіх дзеячаў яшчэ і таму, што Нацыянальны музей ў Львове першапачаткова ствараўся пры ідэйнай, арганізацыйнай і фінансавай падтрымцы ўніяцкага мітрапаліта Андрэя Шаптыцкага і ў рэгіёне найбольшага распаўсюджання царкоўнай уніі. Таму паказ у музеі экспанатаў з усяго абшару распаўсюджання ўніяцкай царквы – Беларусі, Украіны, культурна блізкіх зямель Усходняй Польшчы і Славакіі – магло стаць асновай для ўніверсальнага «Музея Уніі». Як сведчыў пазней А. Луцкевіч, менавіта такую мэту ставіў пры стварэнні музея А. Шаптыцкі [5].

У той жа час вялікая (калі не найбольшая) частка культурнай спадчыны Беларусі XVII–XVIII стст. так ці іначай звязана з дзеянасцю ўніяцкай царквы. Трэба адзначыць, што і сам І. Луцкевіч ставіўся да ідэі царкоўнай уніі вельмі прыязна. Ён лічыў дэнацыяналізуючай у адносінах да беларусаў ролю рэлігійна-царкоўных структур на Беларусі як праваднікоў палітыка-ідэалагічных інтэрэсаў Расіі і Польшчы, выступаў за аднаўленне на Беларусі царкоўнай уніі дзеля паяднання рэлігійнага і грамадска-палітычнага рухаў у адзінм нацыянальна-адраджэнскім працэсе. Верагодна, ён разам з братам нават рабіў пэўныя заходы па адраджэнні ўніі ў Беларусі [6].

У 1907 г., дзякуючы перадачы І. Луцкевічам вялікай колькасці назапашаных помнікаў культуры ў Львоў, у музеі з'явілася вялікая «беларуская калекцыя» [7]. Захаваліся напаўлегендарныя згадкі пра тое, якім чынам І. Луцкевіч перавозіў каштоўныя помнікі праз мяжу: ці то схаваўшы на возе пад сенам, ці то даўшы хабар мытнікам. Так ці іначай, ужо ў канцы 1907 г. Нацыянальны музей у Львове папоўніўся каштоўнай беларускай калекцыяй.

Наступная перадача адбылася ўжо ў лютым 1908 г. Яе аснову склаў збор мінскага калекцынера і археолага Генрыха Татура, які сабраў у сваёй хатній калекцыі шмат каштоўных помнікаў культуры беларускага мінулага і меў намер стварыць уласны музей у Мінску. Смерть перашкодзіла яму рэалізаваць гэтыя задумы. І. Свянціцкі назваў І. Луцкевіча «вучнем ды памочнікам Татура», які яшчэ пры жыцці апошняга наведваў Львоў з прапановай продажу часткі калекцыі мітрапаліту А. Шаптыцкаму [8]. Пасля ж смерці «настаўніка», каб пазбегнуць продажу калекцыі за мяжу (пропановы паступалі да ўдавы Г. Татура) альбо яе падзелу паміж рознымі дзяржаўнымі і прыватнымі зборамі, І. Луцкевіч атрымаўшы гроши перадаў праз І. Свянціцкага калекцыю ў Львоў [9]. Адзначым аднак, што не ўсе зборы Г. Татура былі перададзены ў Львоў: некаторыя матэрыялы (найперш партрэты, кніжныя і архіўныя матэрыялы) І. Луцкевіч пакінуў у Беларусі, а пазней яны трапілі ў зборы Віленскага беларускага музея [10].

Яшчэ адна перадача была здзейснена ў чэрвені 1912 г. – у фонды музея паступілі беларускія зборы мітрапаліта А. Шаптыцкага. Падтрымліваючы стасункі з многімі дзеячамі беларускага руху (і найперш – з І. Луцкевічам) галіцкі мітрапаліт сабраў даволі вялікую калекцыю твораў беларускага мастацтва, помнікаў пісьменства, прадметаў царкоўнага ўжытку. Да таго ж і сам А. Шаптыцкі яшчэ да пачатку Першай сусветнай вайны як мінімум двойчы (у 1907 і 1912 гг.) наведаў Расійскую імперию, у тым ліку беларускія землі [11]. Пры гэтым ён меў сустрэчы з І. Луцкевічам, які паспрыяў у заходжанні мітрапаліта ў Вільні, Мінску і на Случчыне. Верагодна, атрыманыя пасля апошняга візіту ў Беларусь матэрыялы і сталі асновай перададзеных у музей збораў.

Мы маєм некаторыя сумнівы, ці быў урэшце ў музеі створаны беларускі аддзел. Праўдападобна, што фармальна ён існаваў. Як пра існуючы пра яго піша і захавальнік музея І. Свянціцкі [12]. У зборах Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва захавалася нават грамата мітрапаліта А. Шаптыцкага аб тым, што І. Луцкевіч з'яўляецца кустошам (захавальнікам) гэтага аддзела [13]. Але хоць І. Луцкевіч у той час наведваў Львоў даволі часта, аднак ён не заходзіўся ў гэтым горадзе пастаянна, каб выконваць ускладзенія на яго функцыі. Пра іншых супрацоўнікаў аддзела нам амаль нічога не вядома. Верагодна, да пачатку Другой сусветнай вайны ў музеі дзейнічала экспазіцыя беларускага мастацтва. Аднак сёння ў Нацыянальным музее ў Львове няма ні асобнай экспазіцыі, ні тым больш аддзела. Беларускія паводле паходжання помнікі захоўваюцца разам з іншымі, што ўскладняе пошук.

Падрабязна азнаёміцца з беларускімі паступленнямі ў Нацыянальным музей ў Львове атрымалася дзякуючы спрыянню кіраўніцтва музея. З яго дазволу нам быў прадстаўлены доступ да аднаго з найбольшых ахаваных рарытэтаў музея – пісаных рукою І. Свянціцкага кніг паступлення. Аналіз кніг засведчыў, што ў 1907–1908 гг. у зборы музея паступіла велічэзная калекцыя помнікаў, якая па сваёй колькасці, значнасці і старажытнасці стала адной з найбольш каштоўных калекций музея на той час. Гэта значыць, што да атрымання беларускіх калекций музея валодаў адносна небагатымі зборамі – менш за 3 тыс. прадметаў, большасць з якіх датавалася даволі познім часам – XIX ст. Разам з тым, толькі ў 1908 г. ад І. Луцкевіча музеем было атрымана 3 287 прадметаў (№№ 2630–5916). Некалькі тысяч беларускіх прадметаў не толькі дапоўнілі колькасна зборы музея, але і абагацілі іх якасна – гэта былі сапраўды надзвычай каштоўныя помнікі пераважна XIII–XIX стст.

Наступным этапам вывучэння пасля прагляду кніг паступлення помнікаў беларускага паходжання ў зборах музея стала вывучэнне інвентарных кніг па кожнай з калекций. Калі ў кнігах паступлення у храналагічным парадку агульна пазначаны паступленні тых ці іншых збораў у фонд, то інвентарныя кнігі музея змяшчаюць звесткі пра кожны канкрэтны помнік з указаннем яго інвентарнага нумару. Гэта дазволіла нам выявіць у складзе асобных калекций тыя помнікі, якія маюць беларускае паходжанне.

Больш падрабязна азнаёміцца з помнікамі нам дапамаглі падрабязныя картатэкі адпаведных фондаў (выказываем шчырую ўдзячнасць кіраўніцтву музея за магчымасць працы з гэтымі мала даступнымі для наведвальнікаў матэрыяламі). У картатэках прыводзіцца кароткае апісанне кожнага помніка, час і крыніца паступлення, часам фота ці малюваная ілюстрацыя. На асобныя экспанаты адведзена адразу некалькі картак.

Кнігі паступлення, інвентарныя кнігі і картатэкі засведчылі, што сярод атрыманых музеем каштоўнасцей былі шматлікія абразы, скульптурныя помнікі, манстранцыі, мірніцы, лодкі для ладану, чаши, келіхі, крыжы і крыжыкі, металічныя абразкі (у т. л. дыптыхі і трывіхі), медальёны, ружанцы, панагі, шаты абразоў, епітрахілі, фелоны, стыхары, сакасы, арнаты, плашчаніцы, пакрыўцы («воздухі»), нашыўкі на разы і многае іншае. Сярод 186 прадметаў, перададзеных А. Шаптыцкім у 1912 г., значыліся таксама каштоўныя парахаўніцы (№№ 12958–12961), паясы, пераважна слуцкія (№№ 12962–12971, 12976), шматлікія тканіны, вырабы з іх і многае іншае. Каб прадэманстраваць значнасць атрыманых калекций, прывядзем толькі адзін прыклад: арыгінальных слуцкіх паясоў і іх мастацкіх копій (ці падробак) музей атрымаў значна больш, чым на сённяшні дзень маецца на ўсёй тэрыторыі Беларусі (сёння ў Нацыянальным музее ў Львове захоўваюцца дзясяткі слуцкіх паясоў).

Трапілі ў Львоў і багатыя зборы беларускіх кніжных помнікаў. Але ў картатэках і кнігах паступлення непасрэдных указанняў на гэта мы не знайшлі. Пры перадачы збораў Г. Татура, як згадвае І. Свянціцкі, партрэты і кнігі ім атрыманы не былі [14]. Аднак ёсць некаторыя ўскосныя сведчанні, што беларуская кніжная спадчына ўсё ж трапіла ў Львоў.

Па-першае, добра вядома, што Г. Татур меў каштоўную калекцыю друкаваных і рукапісных кніг. Пасля смерці калекцыянера ў 1907 г. яе мела намер набыць Расійская акадэмія навук, але ўрэшце гэтыя кнігі нібыта былі прыдбаны графам Тышкевічам для яго прыватнага музея ў маёнтку Чырвоны двор [15]. Сярод дакументальных помнікаў са збораў Г. Татура, як сведчыць даклад У. І. Сразнёўскага, захоўвалася каля 2 тыс. выданняў XVI–XIX стст. з друкарняў у Вільні, Супраслі, Нясвіжы, Варшаве, Кракаве, Познані, кнігі Бібліі Скарны, каля тысячи прысвечаных Беларусі кніг XIX ст., а таксама шматлікія рукапісы (старажытныя Евангеллі, Памяннік Слуцкага Траецкага манастыра, нямецкая, французскія, польскія рукапісы) і архіўныя матэрыялы (15 «рускіх» пергаментных актаў, граматы П. Магілы і Я. Кунцэвіча, запіскі пра паўстанне 1863 г., этнографічныя і гістарычныя нататкі, архівы розных устаноў і інш.) [16].

Па-другое, І. Луцкевіч, які таксама меў вялікую цікавасць да кніг і багата іх сабраў ва ўласнай калекцыі, не мог бы абыйтісці іх міма.

Па-трэцяе, захаваліся сведчанні сучаснікаў тых падзеіў пра магчымую перадачу кніжнай спадчыны Г. Татура ў Львоў. Напрыклад, Д. Даўгяла выказаў меркаванне, што набытыя графам Тышкевічам дакументы ўрэшце трапілі менавіта ў Львоў [17]. Беларускі даследчык на эміграцыі А. Калубовіч прывёў звесткі пра тое, што «у Дзяржаўным Музее Украінскага Мастацтва ёсць беларускія рукапісы і каля 100 старадрукаў з 20 беларускіх друкарняў, сабранных у 1905–1908 гг. у Беларусі дырэкторам музея І. Свянціцкім» [18].

Урэшце і самі супрацоўнікі львоўскага музея ў прыватнай размове адзначалі, што І. Свянціцкі атрымліваў некаторыя кніжныя помнікі з Беларусі, частку з якіх ён перадаў у зборы бібліятэкі (маецца на ўвазе бібліятэка Асалінэума, пазней падзеленая паміж Львоўскай нацыянальнай навуковай бібліятэкай Украіны імя В. Стэфаніка і Нацыянальным інстытутам імя Асалінскіх у Вроцлаве). І сапраўды: сучасная Львоўская нацыянальная

навуковая бібліятэка (спадкаемца Асалінэума) захоўвае вялікую колькасць рукапісных і друкаваных помнікаў беларускага паходжання (пра гэта будзе ніжэй). У той жа час нямала кніг і архіўных матэрыялаў засталося ў музеі.

Вядома, што ў ім захоўваюцца многія рукапісы і зборнікі актаў (арыгіналы і копіі) па гісторыі шляхты ВКЛ, землеўладання, асветы, пісьменства, у т. л. зборнік дакументальных матэрыялаў Полацкай архіепіскапіі 1613–1836 гг., дакументы Трыбунала ВКЛ па манастырскіх справах 1584–1727 гг., Статут ВКЛ 1566 г. (спіс 1640 г.), рукапісны Апостал 1571 г. з тлумачэннямі па выданнях Ф. Скарыны [19].

Уражваюць таксама і калекцыі беларускай друкаванай кнігі. Паказальна, што ў зборах музея выданняў беларускага першадрукара Ф. Скарыны больш, чым у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, а таму і ва ўсёй Беларусі разам. Прычым, апрача пражскіх выданняў (Пяцікніжжа, Кнігі Царстваў, Іоў, Прычы Саламона, Эклезіаст, Песні Песняў, Прамудрасць Божая, Ісус Сірахаў, Ісус Навін, Суддзі), музей валодае адсутнымі ў Беларусі віленскімі выданнямі (Псалтыр з Малой падарожнай кніжкі 1522 г. і Апостал 1525 г.). Некаторыя экземпляры Скарынавых выданняў «дапоўнены» каляровымі малюнкамі XVI–XVII стст. [20], што робіць калекцыю музея яшчэ больш каштоўнай.

У зборах музея шырока прадстаўлены беларускія стародрукаваныя выданні з друкарняў Івана Фёдарава і Пятра Мсціслаўца ў Заблудаве, віленскіх друкарні Пятра Мсціслаўца, Васіля Гарабурды, Мамоніцаў, праваслаўнага брацтва і ўніяцкай Траецкай друкарні, а таксама друкарняў у Еўі, Куцейне, Супраслі і інш. Сярод найбольш каштоўных і рэдкіх выданняў можна згадаць Статуты ВКЛ 1588 г., «Граматыку славянскую» і «Трэнас» Мялеція Сматрыцкага, «Буквар» (першае выданне з такой назвай) Спрыдона Собалі, «Іерархію» Яна Дубовіча, «Cursus vitae» Якуба Сушы [21].

Трэба, аднак, заўважыць, што многія зборы траплялі ў львоўскі музей не наўпрост з Беларусі і не абавязкова пры пасрэдніцтве І. Луцкевіча. Так, напрыклад, у 1913 г. музей набыў для беларускага аддзела 12 кніг Скарыны ў Маскве.

Вядома, што сам І. Свянціцкі меў вялікую цікавасць да гісторыі ўкраінскай і беларускай кнігі. Ён падрыхтаваў «Каталог кніг царкоўнаславянскага друку» [22] і шэраг даследаванняў па гісторыі кніжнай культуры і літаратуры. Даследчыкі нават кажуць пра наяўнасць у І. Свянціцкага ўласнага «збору беларускіх кніг» [23]. У той жа час цяжка сабе ўяўіць, каб музей замежнай дзяржавы мог мець такую багатую калекцыю беларускай кнігі, не маючы непасрэдных прадстаўнікоў у самой Беларусі. Можна выказаць меркаванне, што некаторыя кніжныя помнікі трапілі ў Львоў пры пасрэдніцтве І. Луцкевіча.

Паводле звестак сучаснікаў і знаёмых, атрымліваючы ад І. Луцкевіча беларускія зборы, А. Шаптыцкі абяцаў вярнуць усе рэчы беларускага аддзела ў беларускі музей, калі той адчыніцца [24]. Аднак на гэты контузнікаюць вялікія сумневы. І не толькі таму, што гэтыя рэчы ўсё ж не былі вернуты ні ў Вільню, дзе паўстаў Віленскі беларускі музей імя І. Луцкевіча, ні ў савецкі Мінск, дзе актыўна развівалася музейная справа і дзе не раз бываў І. Свянціцкі. Беларускія помнікі ўсё ж перадаваліся ў Львоў не за бясплатна, а прадаваліся. І. Луцкевіч выступаў у якасці агента львоўскага музея, калі атрымліваў музейныя (мітрапалічныя) гроши для закупкі беларускіх калекцый і перадаваў набытае ў Львоў. На такую думку нас навяло знаёмства з кнігамі паступленняў, а таксама з запісамі ў пафондавых картатэках музея. У кнігах паступленняў маюцца запісы: «1907. XII. Закупно білорускіх речей в Івана Луцкевіча» і «1908. II. Закупно білорускіх збіркі Тутура». Там жа пазначана, што калекцыя Г. Татура была набыта за 7 тысяч рублёў. На многіх картках было напісаны: «Закуплено із збіркі Тутури в Мінську». У сваіх успамінах І. Свянціцкі таксама вельмі канкрэтна піша, што матэрыялы збору Г. Татура былі набыты за вялікія гроши [25].

Так ці іначай, гэтая частка культурнай спадчыны Беларусі знаходзіцца ва ўкраінскім горадзе Львове. Пра вяртанне помнікаў ў Беларусь сёння казаць не даводзіцца. Змяніўся час, між Мінском і Львовам – дзяржаўная мяжа і заканадаўчыя абмежаванні на вываз культурнай спадчыны.

Важна, што наведвальнікі сёння могуць атрымаць доступ да беларускіх збораў. У савецкі час доступ да фондаў музея (у тым ліку і беларускіх даследчыкаў) быў максімальная. Амаль не былі прадстаўлены беларускія помнікі ў экспазіцыі музея. У прыватнасці, даволі аб'ёмны каталог-дэведнік па музеі, выдадзены ў 1955 г., не ўключыў ні аднаго помніка беларускага паходжання [26]. Супрацоўнікам «не належала размаўляць» пра беларускія экспанаты [27]. Па словах колішняга шматгадовага дырэктара музея В. І. Свянціцкай, абмежаванне доступу да калекцыі выпадковых людзей і нават згортванне экспазіцыйнай дзейнасці былі хіба што адзінымі спосабамі захаваць калекцыі ўнікальнага музея ў цэласці [28]. Трэба сказаць, што разумная дзейнасць кірауніцтва і супрацоўнікаў музея дазволіла захаваць культурныя багацці Беларусі, верагодна, значна лепш, чым яны

маглі б захавацца на радзіме. За гэта мы павінны быць бязмерна ўдзячнымі ўкраінскім калегам. Іншым вынікам гэтай работы стаў той факт, што спецыяльная увага з боку беларускіх даследчыкаў львоўскія музейныя зборы дачакаліся толькі ў 1990 я гг. і дасюль вывучаны абсалютна недастаткова.

Як згадана, паводле звестак супрацоўнікаў Нацыянальнага музея ў Львове, І. Свянціцкі перадаў частку кніг у зборы бібліятэкі Асалінэума. Ужо пасля яго смерці сваякі перадалі вялікі ўласны кнігазбор колішняга дырэктара музея ў зборы Нацыянальнай навуковай бібліятэкі Украіны імя В. Стэфаніка [29], куды трапілі і фонды Асалінэума.

Вялікую колькасць з тых матэрыялаў прыватнай бібліятэкі І. Свянціцкага складаюць беларускія і беларусазнаўчыя выданні, у тым ліку, амаль усе рэдкія нумары «Нашай долі» і «Нашай Нівы», сачыненні Я. Чачота, В. Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, Я. Лучыны, К. Каганца, Цёткі, Я. Коласа, Я. Купалы, М. Гарэцкага, М. Багдановіча, З. Бядулі, М. Чарота, У. Дубоўкі, К. Чорнага; працы вучоных М. Федароўскага, П. Шэйна, Е. Раманава, М. Доўнар-Запольскага, А. Багдановіча, А. Ельскага, Я. Карскага, У. Пічэты, Б. Тарашкевіча, Я. Лёсіка і многіх іншых [30].

Аднак у большай ступені нас могуць зацікавіць ранейшыя кніжныя помнікі, якія так іначай звязаны з уніяцкай царквой у Беларусі, бо менавіта іх мог перадаць у Львоў І. Луцкевіч. І такіх помнікаў аказалася нямала. Пра ўсе выяўленыя намі помнікі, безумоўна, казаць не варта. Ёсць сэнс для большай лаканічнасці праілюстраваць багацце беларускага матэрыялу на прыкладзе толькі аднаго рукапіснага фонду бібліятэкі імя В. Стэфаніка – фонду № 3, які пазначаны абрэвіятурай «МВ», што азначае бібліятэку манастыра (манастыроў) васільян (г. зн. базыльян).

Сярод гэтых дакументаў у першую чаргу хочацца адзначыць цэлы пласт помнікаў, якія звязаны са знакамітым Жыровіцкім манастыром. Такіх дакументаў у згаданым фондзе нямала. Найбольшую цікавасць, на нашу думку, выклікаюць троны тамы апісання ў цудаў, што адбываліся ля Жыровіцкага цудатворнага абраза Божай Маці. Як вядома, падобныя спісы вяліся досыць часта, у т. л. у Беларусі. Яны сведчылі пра выратаванне ад цяжкіх хвароб, загойванне невылечных ран пасля малебных зваротаў да Божай Маці (радзей Хрыста і хрысціянскіх святых) і з'яўляюцца адлюстраваннем характару рэлігійнага жыцця ў краі.

Сапраўдным адкрыццём для нас стала выяўленне таго факту, што названыя апісанні цудаў ля Жыровіцкага цудатворнага абраза з'яўляюцца працягам знакамітага рукапіснага помніка са збораў П. Дабрахотова, які захоўваецца ў Бібліятэцы Расійскай акадэміі навук (фонд 37, воп. 1, спр. 38). Гэты помнік датуецца 1622 г. і ўжо часткова даследаваны дзякуючы намаганням П. Жуковіча, А. Мальдзіса, І. Крамко, І. Саверчанкі і некаторых іншых даследчыкаў [31].

Ён уяўляе сабой паслядоўна складзены аповед (а не троны самастойныя творы, як звычайна паведамляеца) на тэму іконашанавання, праілюстраваны прыкладам Жыровіцкага абраза. Пасля тэарэтычных і багаслоўскіх разваг пра неабходнасць шанавання абразоў, а таксама аповеду гісторыі Жыровіцкага манастыра ў пецярбургскім рукапісе пачынаеца апісанне цудаў у Жыровічах. Гэты рукапіс раптоўна абрываеца на 31 ым аркушы на самым пачатку апісання цудаў. Асаблівай занепакоенасці ў ранейшых даследчыкаў гэты факт не выклікаў. Больш таго, яны наогул не зварнулі ўвагу на апісанні цудаў, адзначыўшы толькі дзве першыя часткі рукапісу.

Толькі работа з пецярбургскім рукапісам дазволіла нам убачыць падабенства з ім у рукапісах з фондаў Львоўскай нацыянальнай навуковай бібліятэкі Украіны імя В. Стэфаніка. Як выявілася, рукапіс пад шыфрам МВ-393 і ўмоўнай назвай «Пра цуды Жыровіцкай Багародзіцы» не толькі адпавядае фізічным памерам вядомага пецярбургскага рукапісу, але і працягвае яго пааркушную нумарацыю (з 32 га аркуша, у пецярбургскім рукапісе 31 нумараваны аркуш) і працягвае сваім зместам яго аповед (апісваюцца цуды з 1619 да 1656 г., у пецярбургскім рукапісе – з 1558 да 1623 г.). Храналогія фіксавання цудаў не вытрымлівалася, што тлумачыцца запісваннем цудаў нават праз некалькі гадоў, са слоў удзельнікаў ці іх рукою (на польскай і старабеларускай мовах). Апошнім пацверджаннем колішняга адзінства гэтых частак аднаго рукапісу служыць працяг пачатага ў пецярбургскай частцы пааркушнага ўладальніцкага запісу «Сия // Книга // з Бібліотеки // Монастыра» на рукапісе з львоўскай бібліятэкі: «Жыровицкага».

Такім чынам, можна казаць, што гэта адзін рукапісны помнік, які некалі захоўваўся ў Жыровіцкім манастыры. У далейшым рукапіс быў падзелены на дзве часткі. Адна з іх была вывезена П. Дабрахотовым (які ў XIX ст. выкладаў у Жыровічах і збіраў багатую кніжную калекцыю [32]) у Пецярбург, дзе асела ў фондах Бібліятэкі Расійскай акадэміі навук. Другая частка, значна большая па памерах (182 аркушы супраць 31), невядомым пакуль шляхам трапіла ў зборы Львоўскага манастыра базыльян, а адтуль – у бібліятэку імя В. Стэфаніка. Хто ведае, магчыма з гэтым невядомым шляхам неяк быў звязаны І. Луцкевіч.

Пад суседнім шыфрам МВ-394 у аддзеле рукапісаў Львоўскай нацыянальнай навуковай бібліятэкі Украіны імя В. Стэфаніка захоўваецца працяг спісання цудаў ля Жыровіцкага абраза – рукапісны кодэкс без пераплёту, з аркушам амаль таго ж памеру і падобнага аб'ёму

(181 аркуш). У гэтым рукапісе змешчаны храналагічны працяг апісанняў каля 1240 цудаў, якія адбываліся ў 1658–1753 гг. Гэты рукапіс таксама захоўваўся ў Жыровіцкім манастыры (бібліятэчныя пазнакі, пааркушны запіс аб прыналежнасці да бібліятэкі), а потым трапіў у зборы Львоўскага манастыра базыльян (пячатка).

У зборах Львоўскай нацыянальнай навуковай бібліятэкі Украіны імя В. Стэфаніка намі быў выяўлены яшчэ адзін аўтэнтычны рукапісны том апісанняў жыровіцкіх цудаў (шифр МВ-261). Гэты рукапіс быў перапісаны ў сярэдзіне XVII ст. манахам, а пазней архімандритам Полацкага і Жыровіцкага базыльянскіх манастыроў, Язафатам Дубянецкім. Пра гэта сведчыць надпіс на апошнім аркушы рукапісу МВ-261: «Я, нягодны Язафат Дубянецкі, ордэна святога Васіля Вялікага, архімандрит полацкі, гэту маю працу, якую да годнасці Панны Жыровіцкай, будучы тут, пры яе цудоўным абразе... аддаю» (арк. 571 адв.).

Тры тамы апісанняў цудаў могуць стаць цудоўнай крыніцай для даследавання гісторыі славутага беларускага манастыра, для вывучэння гісторыі ментальнасці беларусаў, лепшага разумення сутнасці рэлігійнага светапогляду нашых продкаў. Падобныя апісанні цудаў дазваляюць лепш зразумець, як беларусы ў XVI–XVIII стст. ставіліся да такіх з'яў, як цудатворныя абразы, цуды, Божая воля, заступніцтва вышэйшых сіл і г. д. Ярка выступае ў творах і спецыфіка міжканфесійных стасункаў.

Працягваючы шэраг звязаных з Жыровіцкім манастыром дакументаў, якія захоўваюцца ў архіве рукапісаў бібліятэкі імя В. Стэфаніка, трэба назваць навуковую работу (МВ-506) вядомага беларуска-ўкраінскага царкоўнага гісторыка, генеральнага пракуратара ордэна базыльян Іgnata Кульчицкага (1694–1741), якога заслужана называюць «першым даследчыкам беларускіх старажытнасцей» [33]. Твор гэты называецца *“Variarum lucubrationum tomus tertius claudens in se philosophiam naturalem seu physicam duobus libris...”* і ўяўляе сабой развагі аўтара над трактатамі Аристотеля «Фізіка» і «Пра неба».

Выяўленне гэтага помніка дазволіла нам нядаўна [34], яшчэ не маючы іншых грунтоўных доказаў, аспрэчыць пашыраную ў літаратуры дату нараджэння І. Кульчицкага як 1707 г., удакладніць звесткі адносна маладых гадоў аўтара, адкрыць некалькі невядомых старонак з жыцця пісу нашага славутага земляка. Як сведчаць познакі на рукапісе, у 1728 г. ён быў перададзены аўтарам у Жыровіцкі манастыр і ў 1758 г. захоўваўся ў манастырскай бібліятэцы.

Папярэднікам І. Кульчицкага ў Рыме на пасадзе генеральнага пракуратара ордэна базыльян быў Бенедыкт Трулевіч. Менавіта ён адкрыў на сцяне рымскай рэзідэнцыі базыльян выяву Жыровіцкага абраза і прыклал найвялікшыя намаганні для падрыхтоўкі яго каранавання. Пасля свайго вяртання ў Беларусь Б. Трулевіч стаў кансультарам ордэна базыльян і ігуменам Жыровіцкага манастыра. Гэтым перыядам датуюцца і знайдзеныя намі ў Львове два рукапісныя творы Б. Трулевіча.

Першы з іх называецца *“ZACHOWANIE BAZYLIANSKIE Lub Nauka dla dobrego wychowania Nowiciuszow, Y Professow, Zakonu S° Bazylego W° wielce potrzebna wszystkim zakonnikom...”* (МВ-299). Другі – *“DROGA do NIEBA...”* (МВ-533). Кнігі ўключаюць духоўныя разважанні вопытнага манаха, якія, верагодна, планавалася апублікаваць. Часам іх напісання можна лічыць 1-ю пал. 1730-х гг. Абодва рукапісы маюць уладальніцкія познакі Жыровіцкага манастыра, а карэнчыкі іх пераплётам афарбаваны характэрнай шэра-блакітнай фарбай.

Яшчэ адну группу духоўных твораў складаюць зборнікі правіл Св. Васіля Вялікага, неабходных для дзейнасці ўсяго уніяцкага манаства. Прыкладамі такіх зводаў правіл з'яўляюцца трох кнігі са збораў ЛННБУ. Першая кніга – зборнік правіл і павучанняў Св. Васіля Вялікага, складзены згаданым вышэй Я. Дубянецкім (МВ-309). Другая – Зборнік правіл Св. Васіля Вялікага, сабраных базыльянкай Констанцыяй Яленскай у 1743 г. у Вільні для ўжытку манашак ордэну базыльян (МВ-286). Трэці твор – Апісанне жыцця і ўчынкаў Св. Васіля Вялікага, складзенае ў 1711 г. у Барунскім манастыры і перададзены ў дар жаночаму манастыру Св. Духа ў Мінску (МВ-381).

Цікавымі помнікамі сакральнага пісьменства з'яўляюцца зборнікі медытаций, якія былі досьць пашыранымі ў асяроддзі уніяцкага манаства Беларусі. У зборах ЛННБУ захоўваюцца, напрыклад, зборнік медытаций, манаскіх правіл і тлумачэнняў да іх Лаўрэнція Білецкага (МВ-300), вікарэя Віленскага канвенту базыльян, зборнік медытаций для навіцыяту Іосіфа Пяткевіча (М-270), вядомага сваёй царкоўнай (дасягнуў пасады прэтаархімандрита ордэна базыльян) і літаратурнай (Ю. Лабынцаў называў яго «адным з самых выбітных беларускіх пісьменнікаў XVII – пач. XVIII ст.» [35]) дзейнасцю.

Некалькі твораў духоўнага зместу са збораў ЛННБУ сваім паходжаннем звязаны са славутым Супрасльскім манастыром. Найперш увагу прыцягвае рукапісны канвалют з дзвюх кніг, напісаных у Супраслі ў 1707–1708 гг. і прызначаных для духоўных разважанняў і малітваў (МВ-152). Творы гэтага канвалюта напісаны вытанчанай мастацкай мовай, з актыўным выкарыстаннем разнастайных моўных сродкаў. Яшчэ адзін рукапісны помнік

з фондаў ЛННБУ таксама напісаны ў XVIII ст. у Супрасльскім манастыры – гэта твор манаҳа-базыльяніна Дзмітрыя Занкевіча «Wodz malutkich» (MB-714). Ён уяўляе сабой зборнік духоўных павучанняў па ўсіх пытаннях веры, царкоўнага жыцця, хрысціянскіх традыцый. Асаблівую цікавасць выклікае апошні раздзел гэтай польскамоўнай кнігі, напісаны на старабеларускай мове («по-руску») – «Глава о Науце Хр[ис]тиянской».

Асобную групу дакументальных помнікаў, звязаных з дзеянасцю уніяцкай царквы ў Беларусі, складаюць рукапісныя копіі вядомых друкаваных уніяцкіх выданняў. Сярод апошніх можна назваць копію вядомага выдання Іпація Пацея «POSELSTWO Do Papieza Rzymskiego Sixta III. od Duchowieństwa u od Książąt i Panow Ruskich w Roku 1476» (MB-171), пераклад на польскую мову знакамітага «Собрания припадков краткого...», а таксама зборнік пастаноў і правіл для базыльянак (MB-576), складзены ў 1742 г. у Віленскім жаночым манастыры на аснове вядомай працы П. Меніці «Szkoła Bazyliańska».

У фондах бібліятэкі імя В. Стэфаніка зберагаецца нямала дакументаў, якія дазваляюць прасачыць гісторыю асобных уніяцкіх храмаў і манастыроў у Беларусі. Сярод іх можна назваць Зборнік дакументаў у справе манастыра Святога Духа ў Вільні (1614–1804 гг.; MB-408), Прывілей Жыгімonta III манастыра Святой Тройцы ў Вільні (1614 г.; MB-408/1a), Зборнік пратаколаў і матэрыялаў генеральных кангрэгацый і капітул базыльян (1617–1759 гг.; MB-367). Матэрыялы ў справе фундацыі архімандрыта Віленскага Свята-Траецкага базыльянскага манастыра Аляксея Дубовіча згаданаму манастыру (1645–1654 гг.; MB-413/2), Інвентар нерухомай маёmacі Жыровіцкага манастыра, складзены ігуменам Бенедыктом Сенкевічам (1707 г.; MB-408/36), Паміナルнік з Праабражэнскай царквы г. Драгічын Гродзенскай губерні (1714–1862 гг.; MB-309), Паміナルнік царквы Барыса і Глеба ў Рэчыцы (1714–1788 гг.; MB-531), Матэрыялы, звязаныя са з’ездам уніяцкіх епіскапаў у Вільні ў 1753 г. (1755–1772; MB-606), Збор юрыдычных актаў, што датычацца Пінскага, Мінскага і іншых базыльянскіх манастыроў у Беларусі (1662–1669 гг.; MB-820), Рэестр памерлых членаў ордэна базыльян Літоўскай правінцыі за 1747–1756 гг. (MB-530), заява ад імя вернікаў і святароў уніяцкага веравызнання на імя полацкага граданачальніка пра ўціск і абмежаванне свабоды іх веравызнання з боку ўлады з просьбай перадаць іх пазіцыю расійскаму імператару, запавет мітрапаліта Рафаіла Корсака (MB-411) і іншыя дакументы.

Безумоўна, дакumentальная помнікі з фондаў ЛННБУ, звязаныя з дзеянасцю уніяцкай царквы ў Беларусі, захоўваюцца не толькі ў фондзе «МВ», але і ў іншых фондах. У якасці прыкладу можна прывесці яшчэ адзін фонд – «Фонд Асалінскіх», які быў сфарміраваны на аснове часткі збораў колішняга Нацыянальнага інстытута імя Асалінскіх у Львове. Вельмі цікавым помнікам старабеларускай літаратуры, які захоўваецца ў гэтым фондзе, з’яўляецца зборнік «Dialogi i intermedia szkół OO. Bazylianów w Żywicach i Buszczaku 1751» (Спр. 6278/1), які змяшчае шэраг драматычных твораў XVIII ст., у tym ліку даследаваную А. І. Мальдзісам жыровіцкую інтэрмедью на старабеларускай мове «Сляпы, Кульгавы, потым Пан і Селянін».

Можна падсумаваць, што ў фондах Нацыянальнай навуковай бібліятэкі Украіны імя В. Стэфаніка захоўваецца вялікая частка дакumentальных помнікаў, якія сваім паходжаннем звязаны з дзеянасцю уніяцкай царквы ў Беларусі. Мы не можам дакладна сказаць, ці меў дачыненне да іх з’яўлення ў Львове І. Луцкевіч, аднак можна меркаваць, што гэта быў адзін з магчымых шляхоў. Але былі і іншыя шляхі: перадача кніг у дар ці за гроши з беларускіх уніяцкіх манастыроў, цэркваў ці навучальных установаў ва ўкраінскія; перавоз разам са службовым перамяшчэннем уніяцкага духавенства; вывоз уніяцкімі святарамі, якія ратаваліся ад рэпрэсій на Беларусі ў XIX ст.; купля ў прыватных калекцыянараў (падобна зборам Г. Татура) і інш.

Вядома таксама, што Нацыянальны музей у Львове, з якім цесна супрацоўнічаў І. Луцкевіч, апрача вялікіх збораў твораў мастацтва і кніжных помнікаў, валодаў таксама і багатымі архіўнымі калекцыямі: па звестках на 1920 г., у музеі было звыш за 5 тыс. архіўных дакументаў [36]. Частка гэтых дакументаў (падобна як і ў выпадку з бібліятэкай) магла трапіць у фонды Цэнтральнага дзяржаўнага гістарычнага архіва Украіны ў Львове. Справа ўтым, што і ў гэтым зборы мы знаходзім вялікую колькасць матэрыялаў, таксама звязаных з дзеянасцю уніяцкай царквы ў Беларусі.

У гэтым плане найбольшую каштоўнасць мае фонд 201 «Лівоўская грэка-каталіцкая мітрапаліцкая кансісторыя», вол. 4. У ім мы знаходзім шматлікія дакументы па гісторыі ўніяцкіх храмаў: у Пінску (спр. 83), Берасці (спр. 98, 123, 124, 223а, 246а, 246б), Ляхавічах (спр. 99), Слоніме (спр. 496), Гомелі (спр. 580), Вілейцы (спр. 625), Браславе (спр. 743), Дзятлавічах (спр. 744), Пружанах (спр. 745), Бярозе-Картузскай (спр. 832), Камянцы (спр. 845), Янаве (спр. 881), Ваўкавыску (спр. 893), Валожыне (спр. 1226), Смаргоні (спр. 1227), Скідзелі (спр. 1257); у вёсках Валавель Кобрынскага пав. (спр. 68), Гарадзілава Мінскага ваяв. (спр. 90), Токары (спр. 100), Пашукі Берасцейскага ваяв. (спр. 149), Віжкі Берасцейскага дэканату (спр. 171), Рускае Сяло Ашмянскага пав. (спр. 225), Якіціна Ашмянскага пав. (спр. 244), Гміна Пінскага пав. (спр. 259, 259а), Губін Гарадзенскага пав. (спр.

291), Хараша Слонімскага пав. (спр. 322), Валанаў Берасцейскага дэканату (спр. 325), Чырвонае Сяло Мінскага ваяв. (спр. 326), Снітаў Янаўскага дэканату (спр. 396), Ілья Віленскага дэканату (спр. 446), Гутава Пінскага пав. (спр. 508), Святыня Ваўкавыскага дэканату (спр. 509), Высокое (спр. 514), Хаціслаў Кобрынскага пав. (спр. 516) і інш.

Не менш звестак можна знайсці пра стан і гісторыю ўніяцкіх манастыроў: у Мінску (спр. 35, 271), Горадні (спр. 218, 2809, 2810, 2907), Кобрыне (спр. 280), Паставах (спр. 292, 563), Антопалі (спр. 553, 571, 1789–1791, 1896, 2398), Вільні (спр. 572, 1408–1410), Ракаве (спр. 698), Барунах (спр. 835, 2021), Драгічыне (спр. 1302), Пінску (спр. 1423), Бытцені (спр. 1474), Новым Двары (спр. 1620а), Жыровічах (спр. 2811) і інш. Захоўваецца таксама пералік базыльянскіх манастыроў на тэрыторыі Рэчы Паспалітай (спр. 1060), спіс базыльянскіх манастыроў у Віленскім павеце (спр. 518), дакументы пра стан манастыроў (спр. 719) і падобныя дакументы.

У некаторай ступені па дакументах фонду 201 можна прасачыць характар адукатынай дзейнасці ўніяцкай царквы. Напрыклад, у складзе асобных спраў адлюстравана гісторыя і дзейнасць духоўных семінарый ў Вільні (спр. 203) і Берасці (спр. 1903), Жыровіцкага духоўнага вучылішча (спр. 919), Барунскага вучылішча (спр. 2249), школ Барунскага павету (спр. 1680а), школ Антопальскага дэканату (спр. 2174).

Пэўнае ўяўленне па дакументах фонду можна атрымаць і пра музычную культуру ўніяцкай царквы. Так, у фондзе захоўваецца тэксты рэлігійных песень XVIII ст. і іх нотны запіс (спр. 427). Асобныя дакументы зафіксавалі развіццё ўніяцкай абраднасці. Напрыклад, справа 720 зафіксавала патрабаванні ўніяцкіх епіскапаў да парадку змены абраднасці, а справа 1928 – указанні мінскага епіскапа Я. Дзядзеркі аб парадку правядзення набажэнстваў.

Безумоўную каштоўнасць ўяўляюць помнікі палемічнай літаратуры. Напрыклад, у фондзе 201 захоўваецца аナンімны рукапісны твор «Пра мудрасць палякаў супрацьнастроенных рускаму народу і ўсяму чалавецтву» (1717; спр. 536), выпісы з вядомага палемічнага сачынення «Апакрысіс» (спр. 1023).

Асобную групу дакументальных помнікаў складаюць справы асабістага паходжання. Так, у названым фондзе захоўваецца каштоўныя для сучасных даследчыкаў асабістыя дакументы Іпація Пацея (спр. 103), вядомага царкоўнага дзеяча, ўніяцкага мітрапаліта, аднаго з асноўных ініцыятараў Брэсцкай уніі 1596 г. У справе № 421 захоўваецца рукапіс яшчэ аднаго мітрапаліта і не менш вядомага царкоўнага дзеяча, ініцыятара Замойскага сабору 1720 г. Льва Кішкі. У складзе гэтага рукапісу змешчаны выпісы з твораў грэчаскіх і лацінамоўных аўтараў, якія маюць дачыненне да гісторыі Русі і рускай царквы (узначэнні Кіеўскай мітраполіі). Некаторую цікавасць ўяўляюць таксама пасланні полацкага архімандрыта Фларыяна Грабніцкага (спр. 734) і полацкіх архіепіскапаў Я. Ю. Смагаржэўскага (спр. 888) і І. Лісоўскага (спр. 1730). Усе троі названыя асобы ў далейшым сталі вядомымі ўніяцкімі мітрапалітамі. У фондзе 201 Цэнтральнага дзяржаўнага гістарычнага архіва Украіны ў Львове захоўваецца таксама дакументы, якія адлюстроўваюць важнейшыя падзеі з гісторыі царквы і самі з'яўляюцца помнікамі гісторыі. Сярод іх можна назваць копію акта Берасцейскай уніі (спр. 110). Такія дакументы самі па сабе з'яўляюцца помнікамі гісторыі.

Дакументы, у якіх адлюстравана культуратворчая дзейнасць ўніяцкай царквы і яе культурная спадчына, прадстаўлены таксама і ў многіх іншых фондах, значна менш знаёмых айчынным даследчыкам. Прычым гэтыя дакументы працягвалі паступаць у львоўскія зборы многа пазней пасля ліквідацыі Берасцейскай уніі. Напрыклад, фонд 200 «Жыровіцкае духоўнае вучылішча» ўтрымлівае дакументы за 1808–1895 гг. Верагодна, дакументы гэтага фонду былі вывезены з Беларусі пасля 1895 г. Вялікую каштоўнасць па сваёй напоўненасці беларускім матэрыялам мае фонд 684 «Протагуменат манастыроў ордэна Васіля Валікага». У ім мы знаходзім дакumentы пра знакамітага ўніяцкага вучонага-лінгвіста М. Баброўскага (спр. 1714), матэрыялы па гісторыі і дзейнасці ордэна базыльян і ўсёй ўніяцкай царквы (спр. 1702, 1838, 1840, 3280), інвентарныя вопісы і акты абледавання базыльянскіх манастыроў у Беларусі (спр. 3283, 3284, 3288, 3289, 3291, 3293, 3294, 3388). Больш глыбокое даследаванне музычнай культуры ва ўніяцкім асяроддзі можа быць здзейснена на падставе вывучэння таких дакументаў, як рэестр музычных інструментаў Віленскага базыльянскага манастыра, контракты манастыра з дырыжорамі аркестраў (спр. 3290), а кніжнай культуры – па вопісах Жыровіцкай бібліятэкі (спр. 3291). Не менш цікавым прыкладам з'яўляецца інвентарны вопіс Жыровіцкага манастыра (спр. 3291): апісанне манастыра з прывядзеннем гістарычнай даведкі адносна канкрэтных архітэктурных пабудоў, характарыстыкі алтара, іканастасу і абразоў, святых мошчаў, пералікам каштоўных предметаў рызніцы і рэестрам манастырскага кнігазбору. Дакументы вопісу былі складзены ў пасляуніяцкі перыяд (у 1854–1900 гг.).

Якім шляхам трапілі ў Львоў дакументы, якія да самага XIX ст. яшчэ захоўваліся ў Беларусі, – сказаць складана. Аднак абсолютна не выключана, што тут можа быць знайдзена

сувязь з тымі беларуска-українскім контактамі, які меліся на пачатку ХХ ст. і да якіх меў самае непасрэднае дачыненне І. Луцкевіч.

Неабходна заўважыць, што помнікі беларускага паходжання з прааналізаваных львоўскіх збораў уяўляюць сабой вельмі каштоўны, багаты, разнастайны і непаўторны матэрыял. Дзякуючы працы ўкраінскіх бібліятэкаў, архіўстаў, музеіных і навуковых работнікаў ён цудоўна захаваўся. Магчыма, нават лепш, чым мог бы захавацца на радзіме. На вялікі жаль, ён вывучаны ў вельмі нязначнай ступені.

Непасрэднае дачыненне да з'яўлення многіх беларускіх помнікаў у Львове меў І. Луцкевіч. Гэта дазваляе нам упэўнена называць яго адным з пачынальнікаў беларускай музейнай справы, які багата зрабіў у справе пошуку, збірання і музеефікацыі культурных каштоўнасцей Беларусі. Менавіта ён ці не найбольш зрабіў для стварэння буйных беларукіх культурных асяродкаў у такіх блізкіх і такіх цяпер далёкіх гарадах – паўночнай Вільні (у выглядзе Віленскага беларускага музея, які пасля быў названы яго імем) і паўднёвым Львове (у выглядзе Нацыянальнага музея).

#### Крыніцы:

1. Памяці Івана Луцкевіча ў першыя ўгодкі съмерці яго: (20.VIII.1919–20.VIII.1920). – Вільня, 1920. – С. 9.
2. Тамсама.
3. Свэнціцкій, І. Про музей та музейництво: (нарисы і замітки) / І. Свэнціцкій. – Львів : З друкарні «Діла», 1920. – С. 24–25.
4. Пра Івана Луцкевіча : успаміны, съведчаньні / [укладаньне, прадмова, камэнтары, індэкс імёнаў А. Сідарэвіча]. – Мінск : Кнігазбор, 2007. – С. 20; Свянціцкі, І. Беларускі аддзел Украінскага нацыянальнага музея ў Львове / І. Свянціцкі // Вяртанне–2: зб. артыкулаў і дакументаў / Беларус. фонд культуры [і інш.]; склад. А. Тоўсцік, М. Яніцкая. – Мінск, 1994. – С. 224.
5. Мальдис, А. Судьба коллекции / А. Мальдис // Советская Белоруссия. – 2008. – 16 мая. – С. 8; Хадыка, А. Экспанаты «беларускіх збораў» у Львоўскім нацыянальным музеі / А. Хадыка // Вяртанне–2: зб. артыкулаў і дакументаў / Беларус. фонд культуры [і інш.]; склад. А. Тоўсцік, М. Яніцкая. – Мінск, 1994. – С. 10.
6. Іван Луцкевіч [Электронны рэсурс] // Вікіпедыя – свабодная энцыклапедыя. – Рэжым доступу: [http://be.wikipedia.org/wiki/Іван\\_Іванавіч\\_Луцкевіч](http://be.wikipedia.org/wiki/Іван_Іванавіч_Луцкевіч). – Дата доступу: 19.08.2011; Сідарэвіч, А. Унія, браты Луцкевічы і мітрапаліт Шаптыцкі / А. Сідарэвіч // Царква. – 2007. – № 1. – С. 18–19; № 2. – С. 18–19.
7. Хадыка, А. Экспанаты «беларускіх збораў»... С. 9.
8. Свянціцкі, І. Беларускі аддзел... С. 225–226.
9. Свянціцкі, І. Беларускі аддзел... С. 226; Хадыка, А. Экспанаты «беларускіх збораў»... С. 9.
10. Піскун, Ю. Лёс збораў Генрыха Татура / Ю. Піскун // Вяртанне–2: зб. артыкулаў і дакументаў / Беларус. фонд культуры [і інш.]; склад. А. Тоўсцік, М. Яніцкая. – Мінск, 1994. – С. 18–19; Свянціцкі, І. Беларускі аддзел... С. 226.
11. Андрей (Шептицкій) [Электронны рэсурс] // Вікіпедія – вільна енциклопедія. – Рэжым доступу: [http://uk.wikipedia.org/wiki/Андрей\\_\(Шептицкій\)](http://uk.wikipedia.org/wiki/Андрей_(Шептицкій)). – Дата доступу: 19.08.2011; Сідарэвіч, А. Унія, браты Луцкевічы... – № 1. – С. 19.
12. Свянціцкі, І. Беларускі аддзел... С. 224–227.
13. Пра Івана Луцкевіча... Сс. 20, 69.
14. Свянціцкі, І. Беларускі аддзел... С. 226.
15. Даўгяла, Дз. Матэрыялы аб музеі Г. Х. Татура ў Менску / З. І. Д. // Запіскі аддзела гуманітарных навук. Кн. 8. Працы класа гісторыі. Т.3. – Мінск, 1929. – С. 553; Піскун, Ю. Лёс збораў Генрыха Татура... С. 11–12.
16. Піскун, Ю. Лёс збораў Генрыха Татура... С. 13–14.
17. Даўгяла, Дз. Матэрыялы аб музеі... С. 553.
18. Калубовіч, А. Мова ў гісторыі беларускага пісьменства: [у 2 кн.] / А. Калубовіч. – Кн. 1. – Мюнхэн; Лондан, 1974–1975. – С. 78–79.
19. Галенчанка, Г. Я. Невядомыя і малавядомыя помнікі духоўнай спадчыны і культурных сувязей Беларусі XV – сярэдзіны XVII ст. / Г. Я. Галенчанка ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі. – Мінск : Беларуская навука, 2008. – С. 57.
20. Тамсама.
21. Галенчанка, Г. Я. Невядомыя і малавядомыя помнікі... С. 57–58; Кириличні стародруки украінскіх друкарень, што зберігаюцца у львіўскіх збірках (1574–1800) : зведений каталог / уклав Ф. П. Максіменко. – Львів : Вища школа, 1975. – 127 с.
22. Свенціцкій, І. С. Каталог кніг церковно-славенской печати / зладив д-р Иларіон Свенцицкий. – Жовква: Печатня оо. Василіян, 1908. – 213 л. – (Видавництво Церковного музею у Львові ; 1).
23. Біганський, Р. М. Сторінка з історіі співдружності культур білоруского та украінського народів : (Збірка білорускіх книг І. С. Свенціцкага у фондах бібліотеки) // Книга і знання : темат. збірник наук. праць / АН УРСР. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 1974. – С. 124–141.
24. Памяці Івана Луцкевіча... С. 16.
25. Свянціцкі, І. Беларускі аддзел... С. 224–227.

26. Львівський державний музей українського мистецтва: каталог (путівник) / Міністерство культури УРСР. – Львів, 1955. – 128 с.
27. Мальдис, А. Судьба колекции... С. 9.
28. Хадыка, А. Экспанаты «беларускіх збораў»... С. 8.
29. Біганський, Р. М. Сторінка з історії... С. 124.
30. Тамсама. С. 127–141.
31. Жукович, П. Неизданное русское сказание о Жировицкой иконе Божией Матери (в связи с историей русского дворянского рода Солтанов Жировицких) // Известия ОРЯС ИАН. – 1912. – Т. 17, кн. 2. – С. 175–249; Крамко, І. Невядомы помнік старабеларускай пісьменнасці / І. Крамко, А. Мальдзіс // Беларуская лінгвістыка. – 1983. – Вып. 23. – С. 49–54; Крамко, І. Са скарбай нашага пісьменства / І. Крамко, А. Мальдзіс // Помнікі культуры: новыя даследаванні. – Мінск, 1985. – С. 128–131; Старажытная беларуская літаратура (XII–XVII стст.) / [уклад., прадм. і каментар І. Саверчанкі]. – Мінск: Кнігазбор, 2007. – 605 с.
32. Колекція та архів єпископа Павла Доброхотова / Акад. наук України, Ін т української археографії; уклад. В.І. Ульяновський. – Київ, 1992. – (Науково-довідкові видання з історії України. Вып. 17).
33. Алексеев, Л. В. Игнатий Кульчинский – первый исследователь белорусских древностей / Л. В. Алексеев // Древности славян и Руси. – М., 1988. – С. 100; Госцеў, А. П. Кронан / А. П. Госцеў. – Гродна, 1993. – С. 176; Марціновіч, А. Ігнат Кульчынскі – першы даследчык беларускіх старажытнасцей / А. Марціновіч // Голос Радзімы. – 1998. – 19 лістапада. – С. 1, 4.
34. Суша, А.А. Ля вытокаў беларускай гістарычнай навукі: творчая спадчына Ігната Кульчынскага / А. Суша // Беларускі гістарычны часопіс. – 2009. – № 2. – С. 27.
35. Лабынцев, Ю.А. Белорусское литературное многоязычие эпохи позднего барокко: творчествоprotoархимандрита Иосифа Петкевича / Ю.А. Лабынцев // Скарына і наш час: матэрыялы III міжнар. канф. (Гомель, 7 кастрычніка 2004 г.). – Гомель, 2004. – С. 134.
36. Свенціцкій, І. Про музеі та музейництво... С. 26.

	192	
<i>Чаша</i>	<i>3785</i>	
<i>Метал , залогення</i>		
<i>XVIII ст</i>		
<p><i>Чаша з розширенім вгорі келихом, крученого підстакового з пресріліваним краем і фігуруним стержнем з глянцевидним потовіщем посередині. Верас пістаючи оброблений ажурно вигрізаним вистоючи на клацнім кругом. Зі зворотного боку підстаковий залізний ізуваний напис: A.N.DO 1732 р. M.M.D.L2 · W · L · 20</i></p>	<p><b>Черга</b></p> <p><b>3785</b></p> <p><b>Приміщення</b></p> <p><b>Вигляд:</b></p> 	
<i>Публік.</i>	<p><b>Виміри</b> 16 x 7,5 x 10,5 см</p> <p><b>Ч. світлини</b></p>	

Мал. 1. Картка на металічну чашу 1732 г. са збору Г. Татура (Нацыянальны музей ў Львове імя А. Шаптыцкага)

хрест бронзовый золочений із збірки Татура	Черга	3789
XVI. ст. (власність кор. Жигмонта Августа)	Приміщення	
великий дворянський дерев'яний хрест, обкований грубого бронзового золоченого блакиту з ренесансовим рітмом та тридільним фібулярським і ростінським орнаментом. Кінці дають круглі з короткими, та заокруглені поперечками, на яких зпереду ї виступаючих окружних бубзах лат. паневорі образочки за шкілом, ззаду тиснулися шкіла. Перехрестье розширене в квадрат, по кутах афуровані блакитним орнаментом.	Вигляд:	
Публік.	Виміри	
	Ч. світлини	

Мал. 2. Картка на бронзавы пазалочаны крыж XVI ст., які належаў каралю Жыгімонту Аўгусту (Нацыянальны музей ў Львове імя А. Шаптыцкага)

Бережансько золочений Золото, кобальт, проба 750; вага 8,92 г.	Черга	4011
Білоруська збірка Татура з Мінска 1908 р.	Приміщення	ДМ-1407
Золочений пасікоголовий перстень з золота зважаючого фарфору і висту- паючою структурою, з якої золотеска перетинає з горкого каменя на якої зіткніюють золоті різьблені обрамлені постать боска в поблизу зроста є шлагом. Всім спираються на об- щий стілець з піднесеною руцю, боків білого кіні Годзіха (?) з доку бережансько- го заложенікованій напис: „блъ.” З північногу зразку зроблені золота розетка. Ст. зб. — Добрый.	Вигляд:	
Публік.	Виміри	81x26 мм около 15x18 мм
	Ч. світлини	рис. М. Пнігель

Мал. 3. Картка на залаты пярсцёнак са збораў Г. Татура (Нацыянальны музей ў Львове імя А. Шаптыцкага)